

СА СВЯТАМ ПЕРАМОГІ, ТАВАРЫШЫ!



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

ПРАЛЕТАРЫІ ўсіх краін, яднайцеся!

1981

7

МАЯ
ЧАЦВЕР
№ 18 [1318]

Выходзіць раз
у тыдзень.

Цана 2 кап.



НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНУЮ

канферэнцыю «Вялікі падзвіг народа і арміі», арганізаваную дэканатам, партбюро, камітэтам камсамола і секцыяй ветэранаў вайны гістфака сумесна з палітдзелам ЧБВА, адкрыла дэкан факультэта І. В. Царук. Аб мужнасці і гераізме савецкіх воінаў у баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў расказалі лектар палітупраўлення ЧБВА Г. А. Фадееў, загадчык кафедры палітэканоміі гуманітарных факультэтаў прафесар С. Я. Янчанка. Успамінамі аб выкладчыках і студэнтах Белдзяржуніверсітэта — удзельніках баёў за Радзіму падзяліўся дацэнт І. В. Марчанка.

На канферэнцыі выступілі Герой Савецкага Саюза, старшы выкладчык кафедры марксісцка-ленінскай філасофіі гуманітарных факультэтаў М. Я. Зайцаў, метадыст універсітэцкай бібліятэкі Н. М. Каверынская, студэнт III курса аддзялення гісторыі В. Ільохін.

М. МАЗУРЭНКА,
старшыня секцыі ветэранаў вайны гістфака.

АБ РАБОЦЕ

факультэта грамадскіх прафесій ішла гаворка на пасяджэнні бюро камітэта камсамола універсітэта. Ададаны вялікую ўвагу навучанню студэнтаў другой грамадскай спецыяльнасці і прыцягненню іх да прапаганды палітычных, навукова-тэхнічных і мастацкіх ведаў, бюро камітэта камсамола прыняло пастанову «Аб перспектывах развіцця факультэта грамадскіх прафесій».

Г. ФАЛЬКОўСКАЯ,
метадыст ФГП.

ВАКАЛЬНА- ІНСТРУМЕНТАЛЬНЫ

ансамбль студэнтаў БДУ пад кіраўніцтвам Ігара Мацюхова і квартэт народнай лясні гістарычнага факультэта выступілі з шэфскім канцэртам перад калектывам аб'яднання ўстаноў бытавога абслугоўвання «Беларусь».

Л. СІВАЛОБАВА,
студэнтка гістфака.

АГЛЯД-КОНКУРС

святочных праграм агітбрыгад, прысвечаны 60-годдзю БДУ імя У. І. Леніна, да якога раз плённа рыхтуюцца на ўсіх факультэтах універсітэта, адбудзецца 12 мая. Запрашаем на яго аматараў мастацкай самадзейнасці і ўсіх зацікаўленых.

Э. АНІСЕНКА,
мастацкі кіраўнік студэнцкага клуба.

НІЛ ГІЛЕВІЧ

ЧАСЦЕЙ, ЧАСЦЕЙ

ПРЫПАМІНАЙ

ІМЭНЫ ПАУШЫХ

СМЕРЦЮ

ХРАБРЫХ

ЗА РОДНЫ КРАЙ,

НАШ МІРНЫ КРАЙ,—

КАБ НАД ЗЯМЛЁЙ,

ШТО МЛЕЛА ў

РАНАХ,

ПЛЫЎ ГЭТЫ СІНІ-СІНІ

РАНАК,

ЦВІЎ ГЭТЫ БЕЛЫ-БЕЛЫ

МАЙ,—

ЧАСЦЕЙ, МОЙ ДРУГ,

ПРЫПАМІНАЙ!

ПРЫПАМІНАЙ ЧАСЦЕЙ,

МОЙ ДРУГ,

ІМЭНЫ ТЫХ, ШТО ўСЁ

ЗРАБІЛІ,—

ВЫШЭЙ ўСІХ ТВАІХ

ЗАСЛУГ,

ШТО, ЯК І ТЫ, ДА СЛЁЗ

ЛЮБІЛІ

МАНІСТЫ ўВОСЕНЬ

НА РАБІНЕ

І ў ЛІПКІХ СМОЛКАХ

МАЙСКІ ЛУГ,—

НЕ ЗАБЫВАЙ ПРА ІХ,

МОЙ ДРУГ!..



ПЕРАМОГА



● НАСУСТРАЧ 60-ГОДДЗЮ БДУ

АДЗНАЧАЮЧЫ ЮБІЛЕЙ

ЯШЧЭ ў пачатку навучальнага года, складаючы планы работы кафедры, мы вырашылі правесці ўрачысты вечар, прысвечаны юбілею універсітэта. Арганізацыю яго даручылі нашым пэдагагічным — выпускнікам юбілейнага года. Захоплена працавалі студэнты. На пасяджэнне камісіі запрашалі камсамольскі і прафсаюзна антыу кафедры і прапанавалі план правядзення вечара: аб гісторыі універсітэта расказаць у форме літаратурнай кампазіцыі, запрасіць ветэранаў

універсітэта і выпускнікоў кафедры, падрыхтаваць канцэрт мастацкай самадзейнасці, выпусціць спецыяльны нумар газеты, падрыхтаваць памяtnыя значкі. І вось у студэнцкім кафэ «Гаудэамус» сабраліся студэнты і супрацоўнікі кафедры. Залу ўпрыгожыла эмблема вечара. Усмешкі былі ўзнагародай рэдактару і мастаку гумарыстычнага дадатна да газеты «Дваяная спіраль».

Расказ вядучых аб стварэнні і 60-гадовым шляху роднага універсітэта суправаджаўся музынай і дэманстрацыяй фотаданументу. З вялікай цікавасцю зала слухала студэнта 20-х гадоў, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі БССР прафесара І. Р. Некрашэвіча і студэнтку 50-х гадоў, дацэнта нашай кафедры Н. М. Хаўратовіч, якія сваімі ўспамінамі дапаўнялі расказ вядучых. Шмат прыемных мінут даставіў канцэрт мастацкай самадзейнасці. Н. ПРАКОШЫНА, партгрупорг кафедры біяфізікі.

● ПА СТАРОНКАХ КНІГ

Навука патрыятызму

ДЛЯ НАШАГА пакалення вайна — гэта кнігі, старонкі якіх прапахлі дымам баёў і паллішчаў; кінафільмы, у якіх паўстаюць ва ўвесь рост, ідучы ў атаку, нашы аднагодкі. Мы маем магчымасць сутыкнуцца і з яшчэ большай каштоўнасцю — жывымі ўспамінамі былых франтавікоў, сівалосых ветэранаў — тых, што выканалі свяшчэнны абавязак абароны Бацькаўшчыны.

На канферэнцыі чытачоў-студэнтаў мехмата па кнізе С. Шынгарава «Іду на таран» выступае адзін з галоўных герояў — Барыс Іванавіч Коўзан — адзіны ў свеце лётчык, які тараніў 4 варожыя самалёты.

У вачах студэнтаў не толькі цікавасць да апісаных у кнізе падзей — павага да прайшоўшых праз вайну, гонар за краіну-пераможцу, грамадскі лад якой і ідэалы надалей свярджаць і абараняць ім — сённяшняй моладзі. І факт гэты набывае асаблівае значэнне напярэдадні ўсенароднага Свята Перамогі.

Сустрачу і канферэнцыю на механіка-матэматычным факультэце арганізавалі і правялі супрацоўнікі аддзела абслугоўвання універсітэцкай бібліятэкі.

— Удзел у ваенна-патрыятычнай рабоце для нас — справа гонару, — расказвае загадчык аддзела А. М. Рукшын. — Мы правялі шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных Дню Перамогі. Перш за ўсё, гэта 12 дзупутаў па кнігах аб Вялікай Айчыннай вайне.

Студэнты факультэтаў радыёфізікі і электронікі, мехмата, фізфака, ФГП удзельнічалі ў абмеркаванні аповесці А. Апаньёва «Малы заслон», кнігі І. Вярскава «Застанецца з табой назаўсёды», У. Анчышкіна «Сустрачэнні бой», А. Бяляева «Не памеркне ніколі». У сваіх выступленнях юнакі і дзяўчаты выказалі адносіны да гераічных падзей, разуменне гістарычнай перамогі савецкага народа, гатоўнасць выканаць свой абавязак перад Радзімай.

Па запрашэнню аддзела абслугоўвання са студэнтамі сустракаліся генерал-маёр у адстаўцы У. І. Івашкевіч і Герой Савецкага Саюза, палкоўнік у адстаўцы Я. Р. Вайнруб, былы танкіст, удзельнік вызвалення Беларусі.

У бліжэйшых планах аддзела — канферэнцыя па кнізе ветэрана вайны, акадэміка АН БССР, Героя Сацыялістычнай Працы М. П. Яругіна «Аб тых, хто выстаў», тэматычныя выставкі і агляды літаратуры аб Вялікай Айчыннай вайне.

Т. САХАШЧЫК.

ПРАЦАВАЦЬ З ПАЧУЦЦЁМ ВЯЛІКАЙ АДКАЗНАСЦІ

Сход адкрыў сакратар парткома М. Г. ЕЛІСЕЕЎ. Ён прадаставіў слова сакратару Мінскага абкома партыі А. І. ЖЫЛЬСКАМУ:

— Мінуты год для Белдзяржуніверсітэта імя У. І. Леніна быў плённым на здобыткі. Ён характарызаваўся ўсё ўзрастаючым укладам вучоных у распрацоўку важнейшых напрамкаў навуковай думкі, паліпшэннем якасці падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў. Напрыклад, ва ўніверсітэце выконвалася даследаванне па пашпартызацыі азерб. Беларусі, якое дало 920 тысяч рублёў гадавага эканамічнага эфекту; атрымана 204 станоўчыя рашэнні на вынаходніцтвы; дзве работы маладых вучоных ўдасконала прэміі імя Ленінскага камсамола. Беларусі. Факты — пераканаўчыя. Дазволяе выказаць упэўненасць, што калектыву БДУ імя У. І. Леніна ў стартывым годзе XI пяцігодкі памножыць свае здобыткі.

Пад дружныя апладысменты сакратар Мінскага абкома партыі А. І. ЖЫЛЬСКІ ўручае пераходны Чырвоны сцяг Мінскага абкома партыі, выкананаму абласнога і Мінскага гарадскога Саветаў народных дэпутатаў, абласаўпрофа і абкома камсамола за дасягнутыя ўніверсітэтам поспехі ў 1980 годзе.

Са словамі ўдзячнасці выступіў сакратар парткома М. Г. ЕЛІСЕЕЎ. Ён запэўніў, што камуністы і ўвесь калектыв універсітэта не пашкадуць сіл і энергіі, каб з гонарам апраўдаць аказаны давер.

Слова прадастаўляецца рэктару БДУ імя У. І. Леніна акадэміку АН БССР У. А. БЕЛАМУ:

— XXVI з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза з'явіўся знамянальнай падзеяй у гісторыі партыі і савецкага грамадства, усяго міжнароднага камуністычнага руху. У Справаздачным дакладзе ЦК КПСС з'езду партыі, з якім выступіў Генеральны сакратар ЦК КПСС таварыш Л. І. Брэжнеў, глыбока і ўсебакова прааналізаваны вынікі шматграннай дзейнасці Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, самаадданай працы савецкага народа, рэзультаты развіцця нашай краіны ва ўсіх сферах грамадскага жыцця за дзесятую пяцігодку і 70-я гады. У ім дадзена шырокая праграма далейшага будаўніцтва камунізму ў СССР, вызначаны галоўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі КПСС, асноўныя праблемы, якія прадстаіць вырашаць партыі і народу ў 80-я гады, указаны шляхі іх рашэння.

Галоўнай задачай адзінаццатай пяцігодкі прызнана забеспячэнне далейшага росту дабрабыту савецкіх людзей на аснове ўстойлівага, паступовага руху народнай гаспадаркі, паскарэння навукова-тэхнічнага прагрэсу і пераводу эканомікі на інтэнсіўны шлях развіцця, больш рацыянальнага выкарыстання вытворчага патэнцыялу краіны, ўсямернай эканоміі ўсіх відаў рэсурсаў і паліпшэння якасці работы.

Ажыццявіць праграму інтэнсіфікацыі грамадскай вытворчасці, вывесці на перадавыя рубяжы навукі і тэхнікі ўсе галіны народнай гаспадаркі, дабіцца паспяховай рэалізацыі грандыёзных планаў партыі зольны толькі высокакваліфікаваныя спецыялісты, падрыхтаваныя да працы ў новых умовах, якія спалучаюць прафесійную кампетэнтнасць з гаспадарчымі адносінамі да грамадскага дабра, валодаючы шырокім ідэйна-палітычным круглягядам і імкненнем пастаянна ўдасканальваць свае веды. Падрыхтоўка кадраў такіх спецыялістаў — непасрэды наш абавязак.

Самая важная і неадкладная, разлічаная на працяглы перыяд задача, — данесці ўсе па-

лажэнні і вывады даклада таварыша Л. І. Брэжнева, іншых дакументаў з'езду да ўсіх супрацоўнікаў і студэнтаў універсітэта. Планамерна асвятляючы гэтыя пытанні, патрэбна засяродзіць асабліва ўвагу на тлумачэнні прынцыповых тэарэтычных палажэнняў па карэнных праблемах сусветнага развіцця і рэвалюцыйнага працэсу, эканамічнай і сацыяльнай палітыкі КПСС. Усю дзейнасць па тлумачэнню і прапагандзе матэрыялаў з'езду, ідэалагічнаму забеспячэнню пастаўленых задач патрэбна весці мэтанакіравана і ў прамой сувязі з практычнымі справамі кожнага калектыву факультэта, кафедры, аддзела, лабараторыі, студэнцкай групы.

Патрэбна пераканаўча раскрыць тое, што належыць зрабіць у 1981 годзе, адзінаццатай пяцігодцы. У цэнтры ўвагі гэтай работы павінны быць

дыцый настолькі выраслі, што, у святле ўказанняў Л. І. Брэжнева, неабходна карэнная перабудова шматлікіх участкаў і сфер ідэалагічнай работы. Таму побач з задачай прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, больш поўнага выкарыстання навуковага патэнцыялу БДУ багатыца яшчэ адна, як ніколі актуальная, праблема навукова-выхаваўчай падрыхтоўкі будучага спецыяліста. Маштабы яе вялікія. Але значныя ў рамках нашай ВУ і магчымасці яе рашэння.

З верасня 1981 года ў практыку вышэйшай школы будуць уведзены кваліфікацыйныя характарыстыкі спецыялістаў, якія вызначаць іх прафесійнае прызначэнне, веды, уменне і талент, неабходныя для паспяховага выканання працоўных і грамадскіх абавязкаў. Да гэтага мерапрыемства мы павінны падзісі сур'ёзна, як след пад-

насці; прымяняць у вучэбным працэсе актыўныя формы выкладання, рацыянальна спалучаць розныя метадычныя прыёмы, эфектыўней выкарыстоўваць сучасную вучэбную тэхніку, лабараторнае абсталяванне; павышаць узровень педагогічнага майстэрства прафесарска-выкладчыцкага саставу, вывучаць і распаўсюджаць вопыт работы лепшых педагогаў.

Важным момантам паспяховага выканання ўніверсітэтам намечаных партыяй задач у адзінаццатай пяцігодцы з'яўляецца далейшае ўмацаванне сувязей з вытворчасцю, развіццём форм канкрэтнага ўдзелу прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый у падрыхтоўцы спецыялістаў, дапамога студэнтам у авалоданні прафесійнымі навыкамі, навукова-тэхнічнымі асновамі вытворчасці, метадамі яе арганізацыі і кіравання. У гэтым плане ў нас ёсць шырокае поле дзейнасці для далей-

дзе Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Л. І. Брэжнева, сваёй творчай, самаадданай працай даб'ецца новых поспехаў ва ўдасканаленні якасці падрыхтоўкі спецыялістаў, памножыць уклад у ажыццяўленне велічных планаў партыі і народа, акрэсленых XXVI з'ездам КПСС.

Першым у спрэчках выступіў прафесар кафедры марксісцка-ленінскай філасофіі В. С. СЦЕПІН. Ён адзначыў неабходнасць узбагачэння праблематыкі, зместу і формы ідэалагічнай, палітыка-выхаваўчай работы.

Старшыня мясцовага ўніверсітэта Э. В. ШАСТАКОВІЧ спыніўся ў сваім выступленні на пытанні далейшага ўдасканалення сацыялістычнага спароніцтва ў святле рашэнняў XXVI з'езду КПСС.

Аўтарытэт універсітэта — гэта аўтарытэт яго вучоных, што і

РАШЭННІ XXVI З'ЕЗДА КПСС — У ЖЫЦЦЕ!

СА СХОДУ ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ УНІВЕРСІТЭТА



НЯДАЎНА АДБЫЎСЯ СХОД ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ УНІВЕРСІТЭТА. З ДАКЛАДАМ «ВЫНІКІ XXVI З'ЕЗДА КПСС І ЗАДАЧЫ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ БЕЛДЗЯРЖ-УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА Ў СВЯТЛЕ РАШЭННЯЎ З'ЕЗДА І ДАКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНАГА САКРАТАРА ЦК КПСС ТАВАРЫША Л. І. БРЭЖНЕВА» ВЫСТУПІЎ ДЭЛЕГАТ XXVI З'ЕЗДА КПСС, РЕКТАР УНІВЕРСІТЭТА, АКАДЭМІК АН БССР У. А. БЕЛЫ. ПРАПАНУЕМ ЧЫТАЧАМ СПРАВАЗДАЧУ АБ СХОДЗЕ ПАРТЫЙНАГА АКТЫВУ УНІВЕРСІТЭТА.

пытанні павышэння эфектыўнасці ўсёй нашай вучэбна-выхаваўчай, навукова-даследчай, гаспадарчай дзейнасці, прапаганды перадавога вопыту, эканоміі і ашчаднасці матэрыялаў, грашовых сродкаў, энергетычных рэсурсаў, раскрыцця і выкарыстання рэзерваў. Тлумачэнне матэрыялаў з'езду неаддзельна па сутнасці сваёй ад выканання яго рашэнняў.

У Справаздачным дакладзе з'езду таварыш Л. І. Брэжнеў, адзначыўшы поспехі сістэмы савецкай вышэйшай адукацыі, разам з тым адзначыў неабходнасць яе ўдасканалення, перш за ўсё паліпшэння якасці выкладання; замацавання сувязі адукацыі з вытворчасцю; больш поўнага выкарыстання навуковага патэнцыялу вышэйшай школы; ўдасканалення планавання падрыхтоўкі спецыялістаў.

Партыйна-масавая работа нашых камуністаў і ўсяго калектыву ўніверсітэта павінна быць накіравана на рашэнне гэтых стрыважаных задач. Тут неабходна падкрэсліць на першы погляд простыя і будзённыя справы — уменне творча падыходзіць да работы, гаспадарчыя адносіны да грамадскага дабраўтку, талент рацыянальнага выкарыстоўвання магчымасці, якімі мы валодаем. І ўсё гэта мы абавязаны прывіваць студэнцтву, будучым спецыялістам.

Фарміраванне камуністычнай свядомасці — тое пытанне, адносіны да якога даюць аб сабе ведаць у штодзённай нашай дзейнасці. Імёна прынцыповасць пастаноўкі данага пытання, разуменне ўсёй яго значнасці дае магчымасць для аб'ектыўнай ацэнкі вынікаў нашай працы.

Змены сучасных умоў жыцця такія значныя, духоўныя запасы і ўзровень ведаў і зру-

рыхтавацца. На аснове кваліфікацыйных характарыстык будзе ажыццяўляцца перагляд тыпавых вучэбных планаў і праграм. Патрэбна будзе забяспечыць фарміраванне зместу адукацыі на паслядоўна мэтавай аснове, адлюстраваць асноўную навукова-тэхнічную інфармацыю, новыя навуковыя ідэі і адкрыцці.

Шмат нам прыйдзеца працаваць па ўдасканаленню кіраўніцтва вучэбна-метадычнай работай, накіроўваючы яе на рашэнні вузлавых праблем навучання і выхавання. У нас створаны вучэбна-метадычны цэнтр, але яго актыўнасць, мякка кажучы, пакуль што жадае быць лепшай. Імёна ён неадкладна павінен заняцца распрацоўкай інструкцыйных дакументаў, якія б раскрывалі сучасныя метады правядзення асноўных відаў вучэбных заняткаў, арганізацыі самастойнай працы студэнтаў.

Кола пытанняў, якія неабходна вырашыць нашаму калектыву ў галіне вучэбна-метадычнай работы, — вялікае. Але, перш за ўсё, патрэбна накіраваць свае намаганні на стварэнне цэласных вучэбна-метадычных комплексаў па спецыяльнасцях на адзінай змястоўнай метадычнай і тэхнічнай базе, вызначыўшы задачы, месца і ролю кожнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі кадраў. Наш прамы абавязак дабівацца пастаяннага павышэння якасці лекцый — вядучай формы навучання; актывізацыі практычных, семінарскіх, лабараторных і самастойных заняткаў, якія спрыяюць замацаванню ведаў, развіццю творчых здольнасцей; уключэння ў навучальны працэс элементаў навуковых даследаванняў; набліжэння практыкі, курсавога і дыпломнага праектавання да рэальных умоў вытворчай дзей-

шага разгортвання вучэбна-навукова-вытворчых аб'яднанняў.

Час патрабуе неадкладнага паліпшэння арганізацыі і павышэння эфектыўнасці вярэння і завоначнага навучання. Мы павінны неадкладна правесці работу па перагляду вучэбных планаў гэтых форм навучання, прыняць меры, накіраваныя на прыцягненне да вучэбнай работы са студэнтамі вярэнных і завоначных аддзяленняў найбольш кваліфікаваных выкладчыкаў, здольных забяспечыць павышэнне якасці вучэбных заняткаў, найбольш поўнае выкарыстанне магчымасцей канкрэтных прадпрыемстваў і спецыфікі навучання без адрыву ад вытворчасці.

Задачы вышэйшай школы не абмяжоўваюцца толькі падрыхтоўкай спецыялістаў. У нас сканцэнтраваны значны навуковы патэнцыял, які можа ў адзінаццатай пяцігодцы павысіць навуковы і тэхнічна-эканамічны ўзровень навукова-даследчых работ. Для гэтага калектыву ўніверсітэта патрэбна прадугледзець развіццё патэнтна-ліцэнзійнай службы, навукова-тэхнічнай інфармацыі, шырокае выкарыстанне сучасных метадаў навуковага эксперыменту, аўтаматызацыі даследчых работ.

Шмат намаганняў прыйдзеца прыкласці і ў справе падрыхтоўкі нацыянальных кадраў для развіваючыхся краін. У гэтым пытанні зроблена нямаля, але яшчэ больш прадстаіць.

Як бачым, паважаныя таварышы, задачы перад намі стаяць грандыёзныя, складаныя. Але дазвольце выказаць цвёрдую упэўненасць, што баяздольны калектыву флагамана вышэйшай школы рэспублікі, рэалізуючы рашэнні XXVI з'езду КПСС, палажэнні і вывады, змешчаныя ў Справаздачным дакла-

было падкрэслена ў прамове дэкана факультэта радыёфізікі і электронікі, члена-карэспандэнта АН БССР А. М. ШЫРОВА. Мы павінны стварыць такія ўмовы маладым вучоным, каб яны спрыялі хутчэйшай абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, апэратыўнаму ўкараненню іх распрацовак у народную гаспадарку.

Сакратар камітэта камсамола А. М. РУХЛЯ адзначыў зацікаўленасць студэнцкай моладзі да рашэнняў з'езду.

Інстытут павышэння кваліфікацыі існуе 8 год, ім праведзена ўжо 16 набораў слухачоў. Галоўнае для нас сёння — навуковае прагназаванне арганізацыі вучэбнага працэсу, павышэнне эфектыўнасці і якасці работы. Дырэктар інстытута павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў грамадскіх навук прафесар А. Д. МАЛОЧКА выказаў занепакоенасць станам наведвання заняткаў, заклікаў кафедры ўніверсітэта больш удзяляць увагі павышэнню кваліфікацыі сваіх кадраў.

Дырэктар НДІ ПФП А. Ф. ЧАРНЯЎСКІ сказаў, што галоўная задача калектыву інстытута заключаецца ў тым, каб, зыходзячы з рашэнняў XXVI з'езду КПСС, сканцэнтраваны сілы і сродкі на распрацоўцы фундаментальных тэарэтычных праблем, на рашэнні ключавых народнагаспадарчых пытанняў, на адкрыццях, здольных унесці рэвалюцыйныя пераўтварэнні ў вытворчасць.

Сваё выступленне дэкан юрыдычнага факультэта В. Ф. ЧЫГІР прысвяціў праблемам павышэння ўзроўню навукова-даследчых работ, расшырэння магчымасцей для іх публікацыі.

Па абмеркаванню пытання сходу партыйнага актыву ўніверсітэта прыняў адпаведную пастанову.

У працы, як у баі

ВЕТЭРАНУ Вялікай Айчыннай вайны, супрацоўніку фізічнага факультэта Пятру Андрэевічу Бурынскаму ўручана заслужаная ўзнагарода — медаль «Ветэран працы».

Пётр Андрэевіч разведчыкам прайшоў па дарогах вайны з яе першага да апошняга дня. Баяваў спачатку на Заходнім, а затым на Трэцім Беларускам фронце. За праўленую мужнасць і гераізм быў узнагароджаны ордэнамі Баявага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі.

Пасля заканчэння вайны Пётр Андрэевіч Бурынскі застаецца служыць у Савецкай Арміі. У яго асабістай справе цяжкая падлічыць усе падзякі за воінскую службу.

Зараз Пётр Андрэевіч — падпалкоўнік у адстаўцы. Больш за 18 гадоў працуе ён у ВУЗ рэспублікі, а апошнія 12 гадоў аддаў фізічнаму факультэту БДУ імя У. І. Леніна. Узнагароджаны граматамі дэканата і рэктарата, адзначаны падзякай савета ветэранаў вайны за ваенна-патрыятычную работу. Багаты жыццёвы вопыт, вострая назіральнасць, пастаяннае імкненне да чужогага робяць Пятра Андрэевіча заўсёды неабходным людзям. Мастацкае афармленне стэндаў факультэта і ўніверсітэта, работа над галерэяй партрэтаў савецкіх фізікаў, абавязковы ўдзел у выпуску факультэцкай газеты «За навуку», распрацоўка эскізаў юбілейных медалёў і значкоў — вось далёка не поўны пералік творчых імкненняў ветэрана.

Пётр Андрэевіч Бурынскі — член КПСС з 1944 года. Сваёй ідэяй перакананасцю, добразычлівацю, пастаяннай гатоўнасцю дапамагчы словам і справай ён заслужыў глыбокую павагу таварышаў па рабоце. Калентны фізічнага факультэта горада вышук Пятра Андрэевіча за заслужанай узнагародай і жадае яму моцнага, здарова, новых творчых поспехаў!

Я. УШАКОУ,
намеснік дэкана фізфака.

● ВУЧОБА ●

Першыя крокі

НА ФАКУЛЬТЭЦЕ журналістыкі красавік і май — месяцы абароны практычных работ па спецкурсу «Асновы радыё- і тэлебачання», час выхаду ў эфір вучэбных праграм.

Для першакурснікаў яны сталі знаёмствам з такімі прафесіямі, як гукарэжысёр, апэратар, радыёрэпарцёр, рэдактар перадачы... Будучыя журналісты вучыліся працаваць з рэдакцыйнымі магнітафонамі, маніраваць плёнку на студыйным магнітафоне, трымаць перад тэлекамерай, падбіраць музыку і неабходныя для тэлеперадачы фотазастаўкі і малюнкi, пісаць сцэнарыі.

Першакурснікі ў вучэбных тэлепраграмах расказалі аб сваіх справах і клопатах (перадача «Давайце знаёміцца»), аб марах і першых творчых планах («Таленты і паклоннікі»), аб гісторыі і сённяшнім дні журфака («Абітурыент-81»), аб слаўным юбілеі БДУ («Універсітэт: учора, сёння, заўтра»).

Замежныя студэнты, якія таксама вучацца на першым курсе факультэта журналістыкі, выступілі са сваёй вучэбнай тэлеперадачай «Пазнаёмся з нашымі краінамі». Студэнты і выкладчыкі з зацікаўленасцю слухалі расказы першакурснікаў з Непала, Іарданіі, Конга, В'етнама, Маўрытаніі, Йемена, Нігерыі.

— Вядома, гэта былі вучэбныя перадачы, — заўважыла на абмеркаванні кіраўнік адной з груп дацэнт Н. Ц. Фрэльцова. — І мы адзначаем іх як пакаренне першых вышынь у радыё- і тэлежурналістыцы. Але практычныя заняткі дапамаглі і нам, і, напэўна, самім першакурснікам зрабіць для сябе заўвагі, прыняць асабістыя рашэнні.

М. ДАНИЛОВІЧ,
студэнт журфака.

З «ЭКІПАЖА ДРУЖНЫХ»

ДЗЕНЬ 9 МАЯ 1945 года штурман самалёта Рыгор Васільевіч Булацкі сустрэў у дзеючай арміі, у 452-м ордэна Багдана Хмяльніцкага Будапешцкім палку. Жылі тады лётчыкі ў школе, займаліся звычайнай, поўнай штодзённай смерцельнай небяспекі вайсковай справай. У той майскі ранак яны падхаліліся ад нечаканай страляніны — стралялі свае, з усіх відаў зброі, — так сустракалі доўгачаканую Перамогу.

Радасць была бязмежнай, вайна адрэзала ж адышла на другі план. Аднак для іх яна не скончылася, праз некалькі гадзін напаміла аб сабе. Прагучала каманда на паstraенне, і хутка пачаліся баявыя вылеты: гітлераўская групіроўка ў Чэхаславакіі адмовілася склаці зброю. Тры разы 9 мая штурман Булацкі ў саставе «Экіпажа дружных» наносіў бомбавыя ўдары па ворагу. Цяжкі гул бомбардзіроўшчыкаў, трылогі днём і ноччу, агонь фашысцкіх зенітак — усё гэта скончылася толькі 13 мая.

Цяпер кожны Дзень Перамогі для прафесара, доктара гістарычных навук, дэкана факультэта журналістыкі Р. В. Булацкага — самае радаснае свята. Дзень урачыстасці і хвалюючых успамінаў. І толькі адно жаданне паяўляецца ў ветэрана ў гэты дзень: такое больш не павінна паўтарыцца.

..Самай запаветнай дзіцячай марай сына селяніна-бедняка было імкненне стаць наштаўнікам гісторыі ў сярэдняй школе. Закончана дзесяцігодка, здадзены дакументы на гістфак БДУ, паспяхова пераадолены экзамены. Залічаны! Аднак не студэнцкая аўдыторыя стала наступным крокам

у лёсе хлопца, а павестка з патрабаваннем з'явіцца ў ваенкамат. Спачатку служба ў асобным батальёне сувязі, затым — лётнае вучылішча. Без пяці мінут штурманы баявых машын (застаўся апошні выпускны экзамен па метэаралогіі) рыхтаваліся да лётнай практыкі, марылі аб будучым, але кароткае, як стрэл, слова «вайна» ўварвалася ў іх жыццё, пераблытала юнацкія надзеі і спадзяванні. Як адзін, усе штурманы падалі рапарты з просьбай адправіць іх на фронт. Камандаванне палічыла, аднак, інакш, і штурман Булацкі апынуўся на Далёкім Усходзе ў саставе запаснога авіяпалка. Чатыры рапарты з адной просьбай — накіраваць на фронт — і чатыры адмовы.

Дапамагла... выпадковая газета, у якой аднойчы прачытаў, што муж і жонка Байко купілі на свае сродкі танк для фронту. Чаму б не паспрабаваць і самім так? Разам з таварышамі, лётчыкам В. Л. Ульяным і тэхнікам А. М. Пятровым Р. В. Булацкі на свае зберажэнні вырашылі купіць самалёт. Камандзір дывізіі цёпла павіншаваў ініцыятару патрыятычнага пачыну. Проводы з палка, Масква, Кіравабад, нарэшце — 2-гі Украінскі фронт.

Памятны першы вылет у саставе эскадрылі. На ўсё жыццё запамніліся гэты летні ранак, вогненная лінія фронту, агонь нямецкіх зенітак, атака «месершмітаў». І, нягледзячы ні на што, самалёты дасягнулі мэты і нанеслі бомбавыя ўдары па ворагу. У час аднаго з палётаў у варожы тыл на тэрыторыі Венгрыі самалёт Р. В. Булацкага быў збіты, штурман атрымаў раненне і неўзабаве быў камісаваны з авія-

● НАШЫ ЮБІЛЯРЫ ●

цыі. Але Рыгор Васільевіч дабіваецца другой, паўторнай камісіі, і зноў — у страі. На Украіне і ў Румыніі, у Венгрыі і Чэхаславакіі, Югаславіі і Аўстрыі — усюды граміў ворага штурман легендарнага «Экіпажа дружных».

Двама ордэнамі Чырвонай Зоркі, многімі медалямі, у тым ліку «За вызваленне Бухарэста», «За вызваленне Будапешта», «За перамогу над Германіяй» адзначыла Радзіма слаўны баявы шлях Р. В. Булацкага.

Цяжкія пасляваенныя гады, дашчэнтны разбураны Мінск. Былы штурман вырашыў звязаць свой лёс з універсітэтам.

— Жылі тады на былым хімічным факультэце, 20 чалавек у лакоі было нас, там жа і займаліся. Часта галадалі. Памятаю, усе гады прахадзіў у лётнай скурэнцы і шлеме. Упарта вучыліся, кожны дзень адбудоўвалі ўніверсітэт, — успамінае Рыгор Васільевіч...

Пад кіраўніцтвам прафесара Р. В. Булацкага абаронена калія трыццаці кандыдацкіх і шэсць доктарскіх дысертацый. Яго пярэ належаць звыш 200 навуковых работ, сярод якіх больш за 20 манаграфій і вучэбна-метадычных дапаможнікаў. Мірная дзейнасць Р. В. Булацкага адзначана ордэнам «Знак Пашаны», ланіскім юбілейным медалём «За доблесную працу».

5 мая споўнілася 60 гадоў з дня нараджэння і 40 гадоў журналісцкай, педагагічнай і навукова-даследчай дзейнасці Рыгора Васільевіча. Горача віншваем юбіляра!

...У свой час акадэмік Аляксандраў сказаў: мне не адзін раз 60 гадоў, а два разы — па трыццаці, я не адзін раз стары, а двойчы — малады. Словы гэтыя можна справядліва адрасаваць і вядомаму вучонаму ў галіне журналістыкі, прафесару Рыгору Васільевічу Булацкаму.

П. ЦУНІК.



ЛЕТАПІС БДУ

[Працяг. Пачатак у №№ 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

1965 год

Жнівень

Пачалося будаўніцтва 8-павярховага хімічнага корпусу ўніверсітэта. У БДУ займаецца калія 11 тысяч студэнтаў.

У калгасах і саўгасах Уральскай вобласці Казахстана працавала 410 студэнтаў. Цаліннікі ўніверсітэта заваявалі пераходны Чырвоны сцяг «Лепшаму атраду цаліннікаў».

Кастрычнік

Рэктарат, партком, камітэт камсамолу і мясцовым аб'явілі конкурс на лепшы інтэрнат, лакоі, групу.

Па ініцыятыве выкладчыкаў гуманітарных дысцыплін праведзена першая навуковая канферэнцыя маладых вучоных, прысвечаная 95-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна.

Лістапад

Бібліятэцы прысвоена ганаровае званне «Лепшая бібліятэка ВУЗ рэспублікі».

Арганізацыя пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Латвійскай ССР А. М. Озерава тэатра-студыі БДУ.

Прысваенне аркестру народных інструментаў БДУ ганаровага звання «Народны».

1966 год

Красавік

Камсамольцы ўніверсітэта ўключыліся ў ланіскую эстафету, прысвечаную 50-годдзю Савецкай улады і 100-годдзю з дня нараджэння У. І. Леніна.

У Мінску праходзіла V Усеагузная студэнцкая спартакіада. Штаб знаходзіўся ў галоўным корпусе БДУ. Спартыўны гонар ўніверсітэта адстойвалі 40 спартсменаў. Імі было заваявана 5 медалёў: адзін залаты, тры сярэбраныя і адзін бронзавы. Усяго набралі 40 ачкоў і выйшлі на 4-е месца сярод ВУЗ рэспублікі.

Універсітэт наведаль студэнцыя маладзёжных арганізацый Чэхаславакіі, Польшчы, Англіі, ФРГ, Гватэмалы, Коста-Рыкі, Афганістана і іншых краін.

Верасень

Адкрыта аддзяленне палітэканоміі пры юрыдычным факультэце.

16 кастрычніка

Некалькі тысяч студэнтаў сталічных ВУЗ ўпершыню адзначалі на вуліцах і плошчах горада сваё «наваароджанае свята» — Дзень мінскага студэнцтва.

Каманда шашыстаў ўніверсітэта стала ўпершыню чэмпіёнам Савецкага Саюза.

Лістапад

Стварэнне вочна-завочнай школы камсамольскага актыву.

Мітынг, прысвечаны ўзнагароджанню г. Мінска ордэнам Леніна.

[Працяг будзе].



Плённа працуе група «Пошук» юрыдычнага факультэта.

НА ЗДЫМКУ: члены групы «Пошук» юрфака і прафесар кафедры крымінальнага права І. І. ГА-РЭЛІК каля мемарыяльнай Дошкі памяці загінуўшым студэнтам і выкладчыкам факультэта.

Фота В. ШАЧАКА.

ЭКСПРЕС-ИНФАРМАЦИЯ

ВЫЗНАЧИЛИСЯ пераможцы першынства ўніверсітэта па наступных відах спорту (у дужках колькасць набраных ачкоў):

Футбол

1. Журфак	[180]
2. Геафак	[150]
3. ФПМ	[120]
4. Фізфак	[90]
5. Мехмат	[80]
6. Юрфак	[80]
7. Радыефізікі і электронікі	[70]
8. Біяфак	[60]
9. Гістфак	[50]
10. Філфак	[40]
11. Хімфак	[30]

Спартыўная гімнастыка

1. Мехмат	[297]
2. Фізфак	[190]
3. ФПМ	[88]
4. Радыефізікі і электронікі	[74]
5. Гістфак	[34]
6. Юрфак	[29]
7. Хімфак	[27]
8. Біяфак	[17]
9. Геафак	[14]

Філарэгічны і факультэт журналістыкі ў спарборніцтвах не ўдзельнічалі.

Віншуем зборную каманду ўніверсітэта па цяжкай атлетыцы, якая стала чэмпіёнам рэспублікі ў першынстве ВНУ.

С. ЛЫСКАВЕЦ.

ВЫНІКІ ПАДВЕДЗЕНЫ

ЗАКОНЧИЛАСЯ першынство ўніверсітэта па настольнаму тэнісу. Месцы сярод факультэтаў размеркаваліся наступным чынам (у дужках колькасць набраных ачкоў):

1. ФПМ	[180]
2. Юрфак	[150]
3. Хімфак	[120]
4. Журфак	[90]
5. Гістфак	[80]
6. Радыефізікі і электронікі	[70]
7. Мехмат	[60]
8. Біяфак	[50]
9. Фізфак	[40]
10. Геафак	[30]
11. Філфак	[20]

Цікава, што ў мінулагаднім першынстве каманда хімічнага факультэта не выступала зусім, а сёлета падрыхтавалася вельмі добра і ўвайшла ў лік прызёраў.

Сярод удзельнікаў трэба адзначыць гульню студэнтаў юрыдычнага факультэта Віктара Дразда і Ірыны Яфрэмавай. На працягу ўсяго турніру яны не прайгралі ніводнай гульні.

У. ЛУКАШЭВІЧ.



ПОСПЕХ БАСКЕТБАЛИСТАК

ПРАЦЯГВАЮЦА спарборніцтва ў праграме XXIV спартакіяды сярод ВНУ рэспублікі. Спартыўная зала ўніверсітэта стала месцам правядзення фіналу баскетбольных паядынкаў мацнейшых жаночых каманд ВНУ. Адразу трэба адзначыць, што ў упартай барацьбе перамогу атрымалі баскетбалісткі БДУ. Гэта вялікі поспех, калі ўлічыць, што каманда інстытута фізічнай культуры нават не ўвайшла ў прызёры. Прычым гэтае першае месца пакуль з'яўляецца адзіным у каманды нашага ўніверсітэта

САМЫМ масавым, самым святочным з усіх спартыўных падзей па праву лічыцца вясенні лёгкаатлетычны крос, які праходзіць у БДУ імя У. І. Леніна кожны год. У асабістым заліку сярод жанчын (500 м) першае месца заняла студэнтка факультэта прыкладнай матэматыкі Вольга Скіярава — 1 мінута 25 секунд. Сярод мужчын (1000 м) пераможцам стаў Пётр Курыжка (ФПМ) — 2 мінуты 35 секунд. А ў тройку мацнейшых зборных факультэтаў адпаведна ўвайшлі радыефізічны [180 ачкоў], гістарычны [155 ачкоў] і юрыдычны [140 ачкоў].

НА ЗДЫМКАХ: моманты спарборніцтваў.
Фота І. ТАУРАГІНСКАГА.



Што паказаў фініш

ЗАКОНЧИЛАСЯ каманднае першынство ўніверсітэта па шахматах. Тое, што гэты від спорту мае непасрэдна адносіны да матэматыкі, даказаў сваім выступленнем студэнт мехмата. Сярод пераможцаў — адзін кандыдат у майстры спорту і шэсць першаразряднікаў.

А агульная табліца спарборніцтваў выглядае наступным чынам (у дужках колькасць набраных ачкоў):

1. Мехмат	(44)
2. ФПМ	(43,5)
3. Радыефізікі і электронікі	(41,5)
4. Хімфак	(41,5)
5. Фізфак	(35,5)
6. Філфак	(33,5)
7. Юрфак	(27,5)
8. Гістфак	(18,5)
9. Біяфак	(14)
10. Журфак	(13,5)

Што датычыць арганізацыі спарборніцтваў, то яна жадае быць лепшай. Памяшканне, адведзенае для турніра, амаль заўсёды было непадрыхтаваным.

На шахматную партыю адвандзілася ўсяго па гадзіне, прычым час зусім не лімітаваўся. Пытаецца, чаму? Можна, ва ўніверсітэце няма шахматных гадзіннікаў? Ёсць, але ўсе яны не працуюць. Таму галоўнаму і, бадай, адзінаму арганізатару турніра Г. Крылову прыходзілася нялёгка. Гуляць за фізічны факультэт, праводзіць кожны тур, весці табліцу — пагадзіцеся, такое не змог бы нават Юлій Цэзар! Не здзіўна, што суддзі Крылову прыйшлося выконваць яшчэ адну не вельмі прыемную місію — спыняць шматлікія інцыдэнты і прымаць пратэсты.

Усё гэта наводзіць на сумныя разважанні. І тым не менш хочацца спадзявацца, што ў наступны раз спарборніцтва будучы праведзены на больш высокім узроўні.

Э. ХАРАВЕЦ,
студэнтка журфака,
удзельніца турніра.

На сучасны ўзровень

ІНТЭРВ'Ю З ВЫКОНВАЮЧЫМ АБАВЯЗКІ ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ І СПОРТУ С. У. МАКАРЭВІЧАМ

— Сяргей Уладзіміравіч, чым быў характэрны для ўніверсітэцкага спорту мінулы сезон?

— Паспяхова выступілі на спартакіядзе ВНУ нашы біятлісты, якія занялі другое месца пасля ІФК. Добрыя вынікі паказалі ў гэтых спарборніцтвах мужчынскія і жаночыя каманды па валейболу, а таксама баскетболу — усе яны выйшлі ў фінал першынства і з'яўляюцца кандыдатамі на ўдзел ва ўсесаюзных студэнцкіх гульнях. Нашы плыўцы ў зімовым першынстве ВНУ былі другімі.

— Чым жыве кафедра ў гэтыя дні?

— Мы чакаем паспяховага выступлення ў рэспубліканскіх спарборніцтвах гімнастак — Л. Барадзіной, І курс гістфака, І. Білейчык, І курс журфака, Л. Курніловіч, ІІІ курс хімфака, І. Глушак, ІV курс гістфака і іншых. Старанна рыхтуюцца да рэспубліканскіх стартаў каманды футбалістаў і цяжкаатлетаў.

— Ва ўніверсітэце працуе шмат спартыўных секцый і груп. Якія з іх маглі б выдзеліць як лепшыя?

— Перш за ўсё, гэта група спартыўнага ўдасканалення па мастацкай гімнастыцы, секцыя па цяжкай атлетыцы, дзю-до, біятлону. Радуе тое, што ўсе яны ставяць перад сабой задачу паспяхова выступіць не толькі ў спартакіядзе ВНУ, але і ў першынстве рэспублікі.

— Добра, што сваімі здабыткамі радуецца нас спартсмены БДУ. Але, на жаль, графікі па відах спорту, што вісяць на сцяне, уяўляюць сабой фантастычна ляманую лінію. А гэта значыць, што яшчэ рана гаварыць пра нейкія стабільныя вынікі выступленняў універсітэцкіх каманд.

— На мой погляд, прычына незадавальняючых выступленняў у тым, што выкладчыкі ка-

федры не накіроўваюць сваю работу на дасягненне вынікаў, блізкіх да ўсесаюзных, а абмяжоўваюцца больш вузкімі мэтамі — маштабамі вузаўскай спартакіяды рэспублікі. Недастаткова выкарыстоўваюцца навуковыя распрацоўкі ў вучэбна-трэнераваным працэсе, навіейшая метадыка падрыхтоўкі да спарборніцтваў. Неабходна ўлічваць і тое, што летні перыяд фактычна выпадае са спартыўнага жыцця ўніверсітэта. Практыка паказвае: дзе выкладчыкі і трэнеры аддавалі сябе поўнасцю рабоце, не лічыліся з часам і не шкадавалі настойлівасці і цярплівасці, там абавязкова паяўляліся станоўчыя вынікі. Сярод такіх энтузіястаў сваёй справы можна назваць Валянціну Васільеўну Сіўбо (мастацкая гімнастыка), Віктара Фёдаравіча Кавалёва (цяжкаа атлетыка), Мікалая Фёдаравіча Кузьмянкова (плаванне).

Яшчэ адзін момант. Для паспяховага выступлення ў будучым ужо цяпер неабходна весці работу з дзіцячымі групамі. У гэтых адносінах у нас ёсць зрухі: працуюць групы па плаванні, мастацкай гімнастыцы дзю-до, фехтаванню, вольнай барацьбе, лыжнаму спорту.

— Зразумела, што рашаць адказныя і шматлікія спартыўна-масавыя задачы адной кафедры цяжка. Ці адчуваецца падтрымка ў рабоце з боку іншых арганізацый?

— Рэктарат заўсёды ідзе нам на сустрэчу. Найбольш перспектывыя і таленавітыя спартсмены займаюцца вучобай па індывідуальнаму графіку, усе яны забяспечаны інтэрнатам. Менш мы адчуваем дапамогу камітэтаў камсамола факультэтаў. Пажадана, каб на сваіх паяджэннях яны перыядычна заслухоўвалі спартсменаў аб іх вучобе, падрыхтоўцы да спарборніцтваў, унікалі ў іх клопаты

і цяжкасці.

— Газета «Беларускі ўніверсітэт» неаднойчы змяшчала крытычныя выступленні па пытаннях спорту і фізічнага выхавання. Вядома, можна сцвярджаць, што Вам, як нядаўна па чаўшаму выконваць абавязкі загадчыка кафедры, многія з праблем дасталіся па «спадчыне». І ўсё ж...

— Выступленні газеты правільныя, хаця ёсць у іх пэўныя недакладнасці. Цяпер прад'яўляюцца каласальныя патрабаванні да спартсменаў. Каб паспяхова выступаць, неабходна трэнеравання двойчы на дзень, а ў нас такія магчымасці абмежаваны. Жадаючых займацца спортам шмат, аднак што мы можам ім прапанаваць? У нас дрэнная матэрыяльная база: няма турсыцкага клуба, не хапае складаў і памяшканняў. Неабходна мець спецыялізаваную залу гімнастыкі. У нас прымыўная зала па барацьбе, няма памяшкання для штангістаў, няма свайго басейна. А голы энтузіязм — не надта надзейная аснова для дасягнення рэкордаў. Ужо адзначаліся недапрацоўкі трэнерскага саставу. Не лепшым чынам працуюць некаторыя факультэцкія спартбюро — наша непасрэдная апора па масаваму прыцягненню студэнтаў да заняткаў спортам.

— Апошняе пытанне. Якія планы на будучае стаяць перад кафедрай?

— Галоўнае — шырай укараняць фізічную культуру і спорт у быт студэнтаў. А значыць, лепш працаваць у гэтым напрамку спартыўным бюро факультэтаў, камітэтам камсамола, студэнцкім саветам інтэрнатаў і, вядома, удасканальваць сваю работу выкладчыкам і трэнерам нашай кафедры. Наша здароўе — багацце. І клапаціцца пра яго трэба агульнымі намаганнямі.

Інтэрв'ю правёў
С. ПАУЛАУ.



КАРАТЭ



НА ДЫВАНЕ—САМБІСТЫ

ПЕРШ ЧЫМ ГАВАРЫЦЬ аб першынстве БДУ па барацьбе самба, якое нядаўна прайшло, спынімся на неблагіх выступленнях нашых самбістаў на спарборніцтвах вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі. Сярод 14 каманд, якія ўдзельнічалі, зборная нашага ўніверсітэта заняла ганаровае чацвёртае месца.

Выступленне К. Дабрэка на першынстве ўніверсітэта ўпрыгожыла гэтыя спарборніцтвы. Ён ўпэўнена перамог усіх сваіх сапернікаў і заняў першае месца. Добрую падрыхтоўку паказаў другі першаккурснік фізфака А. Івашка, які стаў пераможцам у вагавой катэгорыі да 57 кг. Вось про-

звішчы астатніх чэмпіёнаў: С. Пяткун — мехмат, ІІ курс (48 кг), В. Дуднік — юрфак, ІІ курс (68 кг), П. Папечанка — біяфак, І курс (74 кг), Н. Макрыцоў — юрфак, І курс (82 кг), С. Ніканаў — радыефізічны факультэт, падрыхтоўчае аддзяленне (90 кг), А. Галдукевіч — юрфак, І курс (100 кг).

Як бачна, большасць прызавых месцаў занялі студэнты юрыдычнага факультэта. Яны набралі 176 ачкоў і занялі першае месца ў камандным першынстве. Другой была каманда фізфака — 121 ачко. Трэція — студэнты ФПМ (98 ачкоў).

М. БРЫТКОУ,
галоўны суддзя спарборніцтваў.

БЕЛАРУСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

Ордэна Працоўнага Чырвонага
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК
КПБ.

7 мая 1981 г.

АТ 02241

Заказ 772



220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ-
ТЭЦКІ ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ-
НЫ КОРПУС, п. 14.
ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар

В. П. ВАРАБ'ЁУ